

Каталог  
творчых работ Сенненскага раёна на абласным этапе XXIV  
Рэспубліканскай выстаўцы-конкурсе дэкаратыўна-прыкладной творчасці  
навучэнцаў ”Калядная зорка“



Каранеўская Уляна, 11 гадоў,  
Самсонова Паліна, 11 гадоў,  
Халецкая Таццяна, 11 гадоў,  
”Зімовая зорачка“ (лепка з лёгкага  
пластыліну, роспіс акрылам)  
намінацыя ”Сувенір-падарунак“  
аб’яднанне па інтарэсах ”Сувенір“  
педагог Кучко Ірына Міхайлаўна  
ДУА ”Сярэдняя школа № 1  
г.Сянно ім. З.І. Азгура“



Івуліна Маргарыта, 15 гадоў,  
”Снегавічок“ (вязанне кручком)  
намінацыя ”Сувенір-падарунак“  
аб’яднанне па інтарэсах  
”Рукадзельнікі“  
педагог Красноўская Вольга  
Анатольеўна  
ДУА ”Сярэдняя школа № 2  
г.Сянно“



Самсонова Вікторыя, 13 гадоў,  
”Падсвечнік“ (дэкаратыўнае  
аздабленне)  
намінацыя ”Сувенір-падарунак“  
аб’яднанне па інтарэсах  
”Дэкаратыўны дызайн“  
педагог Кнацько Людміла  
Васільеўна  
ДУА ”Сенненкая школа-інтэрнат  
для дзяцей-сірот і дзяцей, якія  
засталіся без апекі бацькоў“



Корсак Радзівон, 11 гадоў,  
Швітаў Мікіта, 12 гадоў,  
”Наперад у мінулае“ (пляценне)  
намінацыя ”Навагодняя елка“  
аб’яднанне па інтарэсах  
”Крэатыўная самаробка“  
педагог Карпека Наталля  
Пятроўна  
ДУА ”Сенненкая школа-інтэрнат  
для дзяцей-сірот і дзяцей, якія  
засталіся без апекі бацькоў“





Пісарык Кацярына, 16 гадоў,  
Супрунук Аліна, 16 гадоў,  
”Ноч перад Калядамі“ (тэкстыль)  
намінацыя ”Беларуская зіма“  
факультатыў ”Тэкстыльныя  
фантазіі“  
педагог Кіцько Марына  
Анатольеўна  
ДУА ”Сенненкая школа-інтэрнат  
для дзяцей-сірот і дзяцей, якія  
засталіся без апекі бацькоў“



Нікіценка Ганна, 12 гадоў,  
”Навагодні падарунак“ (тэкстыль)  
намінацыя ”Навагодні персанаж“  
аб’яднанне па інтарэсах  
”Прыгажосць сваімі рукамі“  
педагог Каранеўская Таццяна  
Паўлаўна  
ДУА ”Машканская дзіцячы сад-  
сярэдня школа ім. А.К. Гараўца  
Сенненскага раёна“



Гарнак Вераніка, 9 гадоў,  
”Чароўны боцік“  
(змешаная тэхніка)  
намінацыя ”Сувенір-падарунак“  
аб’яднанне па інтарэсах  
”Прыгажосць сваімі рукамі“  
педагог Галубовіч Ганна  
Анатольеўна  
ДУА ”Студзёнкаўская дзіцячы  
сад-сярэдня школа Сенненскага  
раёна“



Гожка Георгій, 9 гадоў,  
”Сяброўкі-зорачкі“  
(змешаная тэхніка)  
намінацыя ”Ёлачная цацка“  
аб’яднанне па інтарэсах ”Фантазія  
творчасці“  
педагог Стайнова Ірына  
Васільеўна  
ДУА ”Беліцкая дзіцячы сад-  
сярэдня школа Сенненскага  
раёна“





Ваўчкова Аляксандра, 13 гадоў,  
”Сустрэкаем Каляды“ (роспіс па  
шкле)

намінацыя ”Зімовыя святы  
Беларусі“

аб’яднанне па інтарэсах  
”Вываўленчае мастацтва“

педагог Данілава Галіна  
Уладзіміраўна

ДУА ”Беліцкая дзіцячы сад-  
сярэдня школа Сенненскага  
раёна“



Ваўчкова Дар’я, 16 гадоў,  
”Сімвал 2021 года“ (кропкавы  
роспіс)

намінацыя ”Сувенір-падарунак“

аб’яднанне па інтарэсах  
”Вываўленчае мастацтва“

педагог Данілава Галіна  
Уладзіміраўна

ДУА ”Беліцкая дзіцячы сад-  
сярэдня школа Сенненскага  
раёна“



Радкевіч Анастасія, 12 гадоў,  
”Снягурка“ (пап’е-машэ, роспіс)  
намінацыя ”Навагодні персанаж“  
аб’яднанне па інтарэсах  
”Выяўленчае мастацтва“  
педагог Данілава Галіна  
Уладзіміраўна  
ДУА ”Беліцкая дзіцячы сад-  
сярэдня школа Сенненскага  
раёна“



Сочнеў Рыгор, 14 гадоў,  
”Зэдлік – падарунак у год Быка“  
(выпальванне па дрэве)  
намінацыя ”Арт-аб’ект“  
педагог Цярэня Аляксандр  
Аляксандравіч  
ДУА ”Ходцаўская дзіцячы сад-  
сярэдня школа Сенненскага  
раёна“





Маскоўская Аліна, 9 гадоў,  
”Бычок“ (тэкстыль)  
намінацыя ”Сувенір-падарунак“  
аб’яднанне па інтарэсах ”Мяккая  
цацка“  
педагог Цярэня Алена Міхайлаўна  
ДУА ”Яноўская дзіцячы сад-  
базавая школа ім. Н.Л. Цурана  
Сенненскага раёна“



Румо Анастасія, 11 гадоў,  
”Навагодняя прыгажуня“  
(тэкстыль)  
намінацыя ”Навагодняя елка“  
факультатыў ”Творчая майстэрня“  
педагог Цярэня Алена Міхайлаўна  
ДУА ”Яноўская дзіцячы сад-  
базавая школа ім. Н.Л. Цурана  
Сенненскага раёна“



Бурдо Паліна, 12 гадоў,  
”Марозны вечар“ (роспіс па шкле)  
намінацыя ”Зімовыя святы ў  
Беларусі“  
аб’яднанне па інтарэсах  
”Вітражны роспіс“  
педагог Васілёнак Крысціна  
Міхайлаўна  
ДУДА ”Сенненскі раённы цэнтр  
дзяцей і моладзі“



Лугаўцова Дар’я, 12 гадоў,  
Гарбузава Паліна, 8 гадоў  
”Змена навагодняй варты“  
(змешаная тэхніка)  
намінацыя ”Арт-аб’ект“  
аб’яднанне па інтарэсах ”Асарці  
творчасці“  
педагог Сакалоўская Кацярына  
Аляксандраўна  
ДУДА ”Сенненскі раённы цэнтр  
дзяцей і моладзі“



